

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Рэктар

Установы адукацыі «Полацкі  
дзяржаўны ўніверсітэт імя Еўфрасінні  
Палацкай»

Ю. Я. Раманоўскі  
« 2023 г.

## ВОДЗЫЎ

апаніруючай арганізацыі

Установы адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт  
імя Еўфрасінні Палацкай»

на дысертацыю Шаўчэнка Яны Сяргеевны

«Народныя веды пра дзікарослія расліны ў традыцыях беларусаў  
(канец XIX – пачатак XXI ст.)»,

прадстаўленую на саісканне вучонай ступені

кандыдата гістарычных навук

па спецыяльнасці 07.00.07 – этнаграфія, этналогія і антрапалогія

Дысертацыя Я. С. Шаўчэнка прысвечана вывучэнню народных ведаў беларусаў пра дзікарослія расліны, іх месца ў матэрыяльнай культуры, сферы іх штодзённага бытавага выкарыстання; значэнні дзікарослага расліннага свету ў духоўнай культуры беларусаў у межах календарнай і сямейнай абраднасці; ролі ведаў пра дзікарослія расліны ў сучасных этнакультурных працэсах, іх значэнні ў сучасным інфарматызаваным і глабалізаваным грамадстве. Важнасць вывучэння народных ведаў беларусаў, звязаных з дзікарослымі раслінамі, абумоўлена спецыфікай прыродна-кліматычных умоў. Тэрыторыя Беларусі харектарызуеца наяўнасцю велізарных лясных масіваў, што спрыяла выкарыстанню дзікарослых раслін у вялікіх маштабах у штодзённым жыцці, а таксама ў абрадах календарнага і сямейнага цыкла.

### 1. Адпаведнасць зместу дысертацыі заяўленай спецыяльнасці і галіне навукі

Дысертацыя Я.С. Шаўчэнка «Народныя веды пра дзікарослія расліны ў традыцыях беларусаў (канец XIX – пачатак XXI ст.)», з'яўляецца этналагічным даследаваннем і адпавядае спецыяльнасці 07.00.07 – этнаграфія, этналогія і антрапалогія, па якой яна прадстаўлена да абароны, а таксама галіне – гістарычныя навукі (адпаведна пашпарту дадзенай спецыяльнасці, зацверджанаму Загадам ВАК Рэспублікі Беларусь ад 18 снежня 2017 г. № 292). Змест дысертацыі знаходзіцца ў рэчышчы сучаснай этналагічнай навукі і адпавядае напрамку гістарычных навук.

## **2. Навуковы ўклад саіскальніка ў вырашэнне навуковых задачы з ацэнкай яго значнасці**

Дысерацыя Я.С. Шаўчэнка ўяўляе сабой самастойнае навуковае даследаванне, у якім упершыню праведзена выяўленне заканамернасцей развіцця народных ведаў беларусаў пра дзікарослыя расліны з канца XIX – да сучаснага перыяду. Зроблены комплексны аналіз народных ведаў пра дзікарослыя расліны ў матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў. Выкарыстана шырокая міждысцыплінарная база крыніц: этнаграфіі, гісторыі, фальклорыстыкі, лінгвістыкі, этнабатанікі, батанікі, этнаэкалогіі. Упершыню ў айчыннай этнаграфіі вызначаны лакальныя асаблівасці, асноўныя заканамернасці трансфармацыі народных ведаў беларусаў пра дзікарослыя расліны канца XIX – пачатку XXI ст., зроблена перыядызацыя дадзеных заканамернасцей.

Дысерацыя Я.С. Шаўчэнка з'яўляецца значным укладам у беларускую этнаграфію. У работе выкарыстаны сучасныя тэарэтычныя і метадалагічныя падыходы этнаграфічнай навукі, што дазволіла паспяхова вырашыць паставленыя даследчыкам задачы. Акрамя таго, выкарыстаныя ў работе матэрыялы палявых этнографічных даследаванняў аўтара з'яўляюцца каштоўнымі для ўстаноў, спецыялістаў, якія займаюцца вывучэннем традыцыйной духоўнай культуры беларусаў.

У першай главе саіскальнікам на высокім навуковым узроўні прааналізавана гісторыяграфія проблемы, ахарактарызаваны крыніцы даследавання і метады. У першым раздзеле другой главы на падставе аналізу шматлікіх крыніц аўтар выяўляе і аналізуе традыцыі ўжывання дзікаросlyx раслін у штодзённым побыце беларусаў. Саіскальнік аргументавана даказаў, што ў матэрыяльнай побытавай культуры цэнтральнае месца маюць традыцыі ўжывання расліннай сыравіны ў наступных праяўленнях: у дойлідстве і цясяльстве для вырабу мэблі і прадметаў хатняга ўжытку, плеценых вырабаў; назапашванне расліннай сыравіны для прыгатавання і захавання ежы, вырабу фарбавальнікаў; у народнай кулінарыі ў якасці дадаткаў і прыпраў у прыгатаванні страваў, для кансервацыі прадуктаў. У другім падраздзеле другой главы дысертант асноўную ўвагу надае даследаванию традыцый выкарыстання дзікаросlyx раслін у якасці лекавых сродкаў. Аргументавана вылучаныя як агульнабеларускія традыцыі, так і іх лакальныя праяўленні. У трэцій главе на падставе істотнага крыніцазнаўчага комплексу аналізу юцца веды пра дзікарослыя расліны ў календарнай і сямейнай абраднасці беларусаў. А ў трэцій главе саіскальнік выявіў заканамернасці функцыянування народных ведаў беларусаў пра дзікарослыя расліны на сучасным этапе. Слушнымі з'яўляюцца высновы аўтара, што ў наш час веды пра дзікарослыя расліны свет выступаюць важным фактам

кансалідацыі грамадства і садзейнічаюць умацаванню этнічнай самасвядомасці.

### **3. Заўвагі па дысертациі аўтарэфераце**

Разам з тым, варта выказаць шэраг заўваг па змесце дысертациі.

Па-першае, цяжка пагадзіцца з аўтарам дысертациі ў аднясенні такога феномену як народная медыцына выключна да матэрыяльнай культуры. Так, у главе 2, прысвечанай разглядзе дзікарослых раслін у матэрыяльнай культуры саіскальнік вылучае асобны раздел “Веды пра дзікарослія расліны ў народнай медыцыне”. Улічваючы той факт, што феномен народнай медыцыны ўключае не толькі фітатэрапію, але і смалічныя спосабы лячэння, дзе дзікарослія расліны таксама выкарыстоўваліся, то такое аднясенне яшчэ больш выклікае пытанне. У самім жа даследаванні аднясенне народнай медыцыны да толькі да з’яў матэрыяльнай культуры ніяк не патлумачана.

Па-другое, трэцяя глава аўтара прысвечана разглядзе дзікарослых раслін у духоўнай культуры беларусаў. Але ў ёй разглядаюцца толькі выкарыстанне дзікарослых раслін у каляндарнай і сямейнай абрауднасці. Незразумела, чаму саіскальнік не разглядае іншыя феномены духоўнай культуры і ўключэнне ў іх ведаў аб дзікарослых раслінах. Нават аказіянальныя абрауды ў дысертациі засталіся па-за ўвагай.

Па-трэцяе, чацвёртая глава мае назыву “Веды пра дзікарослія расліны ў этнакультурных працэсах Рэспублікі Беларусь”. На нашу думку, яе назва некарэктная. Найперш, не пазначаны храналагічныя межы працякання этнакультурных працэсаў. Зыходзячы з назывы дысертациі, яны мусіць ахопліваць перыяд з канца XIX па пачатак XXI ст. Аднак у главе амаль поўнасцю адсутнічае матэрыял, які храналагічна адносіцца да перыяду з канца XIX па сярэдзіну XX ст. Акрамя таго, аўтар вызначае ў якасці аб'екта дысертациі беларускі этнас. Але ў назве главы фігуруе ўся Рэспубліка Беларусь. Улічваючы той факт, што насельніцтва Беларусі на працягу ўсяго перыода даследавання складалася не толькі з беларусаў, але і з іншых этнічных груп (рускіх, палякаў, яўрэяў, украінцаў, літоўцаў, латышоў, татараў і інш.), варта было б усё ж скарэктаваць назыву главы.

Па-чацвёртае, шэраг пытанняў выклікаюць матэрыялы і высновы аўтара адносна ўключанасці дзікарослых раслін у структуру пахавальна-памінальнай абрауднасці. У тэксце трэцяй главы выкарыстанне дзікарослых раслін у пахавальных і памінальных абраудах разгледжана даволі сцісла. Амаль не разгледжана выкарыстанне дзікарослых раслін у комплексе індывідуальных памінак і Прыкладзінаў. Некаторыя прынцыповыя моманты ў тэксце работы апушчаны. Так, у пахавальным абраудзе выкарыстанне дзікарослых раслін пачыналася з этапу абкурвання нябожчыка адразу пасля смерці (а не з этапу абмывання). Даволі сур’ёзныя пытанні існуюць да

матэрыялаў П.Шпілеўскага, якія аўтар выкарыстала для характарыстыкі выбара асартыменту траў пры абмыванні нябожчыка. Улічаючы сумненні сучасных даследчыкаў адносна даставернасці звестак у этнографічных працах П. Шпілеўскага, усё ж варта было б прайлюстраваць высновы аўтара матэрыяламі і іншых этнографаў XIX ст. Да таго ж, этнографічныя матэрыялы, апублікованыя П. Шпілеўскім, датычацца перыяду сярэдзіны XIX ст., а не канца XIX, як гэта ўказаны на с. 86.

Па-пятае, у працы ўтрымліваюцца некаторыя недакладнасці. Так, напрыклад у тэксце дысертациі (с.22-23) і ў спісе крыніц саіскальнік указвае матэрыялы Архіва гісторыка-філагічнага факультета Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Аднак такога архіва ўжо даволі даўно няма. Ён носіць назыву “Фальклорны архіў Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Еўфрасінні Полацкай”. А на с. 112 указаны старая называ “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”, а трэба “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт Еўфрасінні Полацкай”.

Па-шостае, некаторыя спасылкі ў тэксце работы аформлены некарэктна. Так, на с. 45 у першым сказе маецца спасылка на працу Гамкрэлідзе Т.В., аднак без пазначэння старонкі. На той жа старонцы указаны спасылкі на працы Агапкінай Т.А., Казаковай I.В., Валодзінай Т.В., аднак таксама без указання канкрэтнай старонкі, адкуль быў узяты матэрыял.

#### **4. Канкрэтныя навуковыя вынікі (з указаннем іх навізны і практычнай значнасці), за якія саіскальніку можа быць прысуджана навуковая ступень**

У адпаведнасці з патрабаваннямі, прад'яўляемымі да дысертаций (глава 3, пункты 19, 20 «Палажэння аб прысуджэнні вучоных ступеняў і прысваенні вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь», зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 17 лістапада 2004 г.), дысертация Я.С. Шаўчэнка адпавядае патрабаванням ВАК Рэспублікі Беларусь, што прад'яўляюцца да дысертатыйных работ на саісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук. Ёсць падставы сцвярджаць, што па выніках выканання кваліфікацыйнай работы Я.С. Шаўчэнка заслугоўвае прысуджэння вучонай ступені кандыдата гістарычных навук па спецыяльнасці 07.00.07 – этнографія, этналогія і антрапалогія за:

- выяўленне заканамернасцей развіцця народных ведаў беларусаў аб дзікарослых раслінах у матэрыяльнай культуры канца XIX – пачатку XXI ст.;
- вызначэнне рэгіянальных асаблівасцей і заканамернасцей развіцця традыцый выкарыстання дзікарослых раслін у духоўнай культуры беларусаў у азначаны перыяд;
- вылучэнне перыядызацыі асноўных заканамернасцей трансфармацыі народных ведаў пра дзікарослыя расліны ў канцы XIX – пачатку XXI ст.

- вызначэнне ролі ведаў аб дзікарослых раслінах як інструмента кансалідацыі беларускага грамадства і рэпрэзентацыі беларускай культуры ў ходзе працякання сучасных этнакультурных працэсаў.

## **5. Адпаведнасць навуковай кваліфікацыі саіскальніка вучонай ступені, на якую ён прэтэндуе**

Аналіз дысвертацыі Я.С. Шаўчэнка «Народныя веды пра дзікарослыя расліны ў традыцыйных беларусаў (канец XIX – пачатак XXI ст.)», прадстаўленай на атрыманне вучонай ступені кандыдата гісторычных навук, дазваляе выказаць меркаванне аб яе адпаведнасці патрабаванням, якія прад'яўляюцца да кваліфікацыйнай работы па спецыяльнасці 07.00.07 – этнографія, этнологія і антропалогія.

Аб навуковай кваліфікацыі дысертанта сведчаць апрабацыя і апублікаванасць вынікаў даследавання ў 21 аўтарскай публікацыі. Дысвертацыя аформлена ў адпаведнасці з Інструкцыяй ВАК ад 28 лютага 2014 г.

Прадстаўленая дысвертацыя з'яўляецца самастойным арыгінальным даследаваннем, у якім упершыню ў беларускай этнолагічнай науцы раскрыта важная як у тэарэтычным, так і ў практычным аспектах тэма. Работа выканана кваліфікавана, на належным навуковым узроўні, мае арганізаваную структуру, навуковы стыль выкладання матэрыялу. Высокі ўзровень праведзенага даследавання і атрыманых вынікаў сведчыць аб tym, што навуковая кваліфікацыя Я.С. Шаўчэнка адпавядае навуковай ступені кандыдата гісторычных навук па спецыяльнасці 07.00.07 – этнографія, этнологія і антропалогія.

## **6. Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў**

Практычная значнасць даследавання Я.С. Шаўчэнка заключаецца ў магчымасці выкарыстання вынікаў даследавання ў вучэбнай дзейнасці ВНУ: для падрыхтоўкі лекцый па этнолагічных дысцыплінах. Вынікі і матэрыялы дысвертацыі могуць быць выкарыстаны пры напісанні абагульняючых навуковых прац аб беларускім этнасе, адпаведных раздзелаў падручнікаў па этнологіі Беларусі.

Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны для распрацоўкі новых напрамкаў развіцця айчыннага экалагічнага турызму (стварэнне новых экалагічных маршрутаў), а таксама ў эканамічнай сферы з мэтай папулярызацыі беларускай культурнай спадчыны (раслінных брэндаў і лагатыпаў) на міжнародным узроўні.

Экспертнае заключэнне падрыхтавана кандыдатам гісторычных навук, Аўсейчыкам Уладзімірам Яўгенавічам.

Водзіць на дысвертацыю згодна з загадам рэктара Установы адукациі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Еўфрасінні Полацкай» №733 ад

27.11.2023 і даклад саіскальніка абмеркаваны на пасяджэнні праблемнага савета па гістарычных навуках Установы адукацыі «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Еўфрасінні Полацкай» 04.12.2023 (пр. № 1).

Саіскальнік навуковай ступені Я.С. Шаўчэнка выступіла на пасяджэнні Праблемнага савета па гістарычных навуках з дакладам па дысертациі. Ёй было зададзена 9 пытанняў, на якія дысертант дала адказы.

На пасяджэнні прысутнічалі: 11 кандыдатаў навук.

**Вынікі галасавання** па зацвярджэнні водзыва апаніруючай арганізацыі на дысертацию Я.С. Шаўчэнка «Народныя веды пра дзікарослія расліны ў традыцыях беларусаў (канец XIX – пачатак XXI ст.)», прадстаўленую да абароны на атрыманне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук па спецыяльнасці 07.00.07 – этнографія, этналогія і антропалогія.

«ЗА» – 11 ;  
«СУПРАЦЬ» – 0;  
«УСТРЫМАЛІСЯ» – 0 .

**Вынікі галасавання** па рэкамендацыі дысертациі да абароны на атрыманне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук па спецыяльнасці 07.00.07 – этнографія, этналогія і антропалогія.

«ЗА» – 11;  
«СУПРАЦЬ» – 0;  
«УСТРЫМАЛІСЯ» – 0.

Старшыня  
праблемнага савета па гістарычных навуках  
кандыдат гістарычных навук, дацэнт

А.І. Корсак

Эксперт па дысертациі  
кандыдат гістарычных навук

У.Я. Аўсейчык

Вучоны сакратар  
праблемнага савета па гістарычных навуках  
кандыдат гістарычных навук

А.В. Сумко